

ВІЗАВАЯ АНКЕТА
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ
ЗАП'ЯЎНЯЕЦЦА ДРУКАВАНЫМІ ЛІТАРАМІ

VISA APPLICATION FORM
THE REPUBLIC OF BELARUS
TO BE FILLED IN BLOCK LETTERS

1. Прозвішча / Surname		4. Пол / Sex		Фотаздымак / Photo																																
2. Імя / First name		☐ мужчынскі / male																																		
3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку змянёныя / Other names, including former ones		☐ жаночы / female																																		
5. Дата нараджэння / Date of birth		6. Месца нараджэння / Place of birth			Службовыя адзнакі / For official use only																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">дзень / day</td><td colspan="2">месяц / month</td><td colspan="2">год / year</td></tr></table>									дзень / day		месяц / month		год / year		краіна / country																					
дзень / day		месяц / month		год / year																																
		вобласць (раён) / region																																		
		населены пункт / city, town, etc.			Дата звароту:																															
7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы) / Current citizenship(s)																																				
Былое(ыя) грамадзянства(ы) і дата(ы) яго(іх) змянення (у выпадку змянення) / Former citizenship(s) and date(s) of its(their) change (if changed)					Падставы:																															
					☐ сапраўдны пашпарт																															
					☐ візавая падтрымка																															
					☐ фінансавыя сродкі																															
					☐ інтэрв'ю																															
8. Тып пашпарта / Type of passport		9. Нумар пашпарта / Passport number		Рашэнне па звароце:																																
☐ звычайны / ordinary				ад																																
☐ дыпламатычны / diplomatic				☐ станоўчае																																
☐ службовы / official		10. Орган выдачы / Issuing authority		☐ адмоўнае																																
☐ іншы дакумент / other document:																																				
11. Дата выдачы / Date of issue					Віза №																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">дзень / day</td><td colspan="2">месяц / month</td><td colspan="2">год / year</td></tr></table>											дзень / day		месяц / month		год / year																					
дзень / day		месяц / month		год / year																																
12. Тэрмін дзеяння / Valid until					Тып:																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">дзень / day</td><td colspan="2">месяц / month</td><td colspan="2">год / year</td></tr></table>											дзень / day		месяц / month		год / year		☐ В																			
дзень / day		месяц / month		год / year																																
					☐ С																															
					☐ D																															
13. Адрас сталага месца жыхарства/Permanent residence address					Кратнасць:																															
краіна / country вобласць (раён) / region					☐ 1																															
паштовы індэкс / postal code населены пункт / city, town, etc.					☐ 2																															
вуліца / street нумар дома / building number					☐ шм																															
нумар кватэры / apartment number нумар тэлефона / phone number					Катэгорыя:																															
e-mail					☐ транзіт																															
					☐ дыпламатычная																															
					☐ службовая																															
					☐ дзелавыя стасункі																															
					☐ спорт/культура/навука/адукацыя																															
					☐ гуманітарная дапамога																															
					☐ рэлігійныя стасункі																															
					☐ прэса																															
					☐ прыватная																															
					☐ вучоба																															
					☐ праца																															
					☐ турызм																															
					☐ сталае жыхарства																															
14. Месца і адрас працы (вучобы) / Place and address of work (study)					Тэрмін дзеяння:																															
арганізацыя / organization пасада* / occupation					з																															
краіна / country вобласць (раён) / region					па																															
паштовы індэкс / postal code населены пункт / city, town, etc.																																				
вуліца / street нумар дома / building number					тэрмін знаходжання																															
нумар офіса / office number нумар тэлефона / phone number																																				
15. Сямейнае становішча / Marital status					Спагнаны збор:																															
☐ не жанаты (не замужам) / single																																				
☐ жанаты (замужам) / married																																				
☐ разведзены(ая) / divorced																																				
☐ удавец (удава) / widow(er)																																				
Калі жанаты (замужам), паведаміце звесткі аб мужу (жонцы) / If married, provide information about spouse:																																				
прозвішча / surname імя / name																																				
дата нараджэння / date of birth грамадзянства / citizenship																																				
16. Тып візы / Type of visa		17. Колькасць уездаў / Number of entries																																		
☐ В (транзітная / transit)		☐ аднаразовая / single																																		
☐ С (кароткатэрміновая / short-term)		☐ двухразовая / double																																		
☐ D (доўгатэрміновая / long-term)		☐ шматразовая / multiple																																		
18. Тэрмін дзеяння візы / Visa validity																																				
з / from					на тэрмін знаходжання / for a term of stay																															
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">дзень / day</td><td colspan="2">месяц / month</td><td colspan="2">год / year</td></tr></table>											дзень / day		месяц / month		год / year		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">дзень / day</td><td colspan="2">месяц / month</td><td colspan="2">год / year</td></tr></table>							дзень / day		месяц / month		год / year		<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">сутак / days</td></tr></table>				сутак / days		
дзень / day		месяц / month		год / year																																
дзень / day		месяц / month		год / year																																
сутак / days																																				

* Пасада служачага (прафесія рабочага).

19. Назва арганізацыі, што запрашае, або імя асобы, якая запрашае; у выпадку транзіту – краіна прызначэння і падставы для ўезду ў гэтую краіну / Name of the inviting organisation or person; in case of transit – the country of destination and grounds to enter this country													
20. Адрас арганізацыі, што запрашае, або асобы, якая запрашае / Address of the inviting organization or person паштовы індэкс / postal code вобласць (раён) / region населены пункт / city, town, etc. вуліца / street нумар дома / building number нумар кватэры або офіса / apartment or office number нумар тэлефона / phone number e-mail													
21. Адрас часовага знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь / Temporary residence address in the Republic of Belarus паштовы індэкс / postal code вобласць (раён) / region населены пункт / city, town, etc. вуліца / street нумар дома / building number нумар кватэры / apartment number гасцініца / hotel													
22. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту / Detailed explanation of the purpose of the visit													
23. Ці былі Вы на працягу апошніх 3 гадоў у Рэспубліцы Беларусь? / Have you been to the Republic of Belarus over the last 3 years? ☐ так / yes ☐ не / no калі так, удакладніце калі / if yes, specify when													
24. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства? / Have you been liable for violating the Belarusian law during your previous stay in the Republic of Belarus? ☐ так / yes ☐ не / no калі так, удакладніце калі / if yes, specify when і дзе/and where Станоўчы адказ не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку Вы мусіце прысутнічаць асабіста для правядзення консульскай службовай асобай інтэрв'ю з Вамі / Positive response does not lead to mandatory visa denial, but in this case your presence is required for an interview with a consular officer													
25. Сродкі да існавання падчас часовага знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь / Means of support during the temporary stay in the Republic of Belarus ☐ наяўныя сродкі / cash ☐ крэдытныя карткі / credit cards ☐ банкаўскія чэкі / bank cheques ☐ зваротны білет / return ticket ☐ пражыванне / accommodation ☐ дарожныя чэкі / travel cheques													
26. Медыцынская страхоўка / Health insurance страхавая арганізацыя (назва, адрас, нумар тэлефону) / insurance company (name, address, phone number): страхавы поліс сапраўдны / insurance policy is: з / from па / until													
27. Я заяўляю, што інфармацыя, змешчаная ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа з'явіцца падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць тэрыторыю краіны да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець у час паездкі страхавы поліс, які адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Я даю згоду на збор, захоўванне, апрацоўку і перадачу маіх асабістых дадзеных у мэтах, звязаных з выдачай віз і выкананнем міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь. / I declare that the information in this application is true and correct. I am aware that providing any false statements or refusing to submit the necessary documents may be grounds for denying entry to the Republic of Belarus. I am also warned that if this information is found to be incorrect, the visa may be cancelled at any time. Once arrived in the Republic of Belarus, I am obliged to register in due course and leave the territory of the Republic of Belarus before the visa expires. I am aware that during the trip I must have an insurance policy that corresponds to the requirements of the Belarusian law. I agree to the collection, storage, processing, and transfer of my personal data for purposes related to the issuance of visas and the implementation of international treaties of the Republic of Belarus.													
28. Асабісты подпіс або подпіс законнага прадстаўніка / Personal signature or signature of the legal representative	29. Дата падпісання / Date of signature <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> <td style="width: 25px; height: 25px;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">дзень / day</td> <td colspan="2">месяц / month</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">год / year</td> </tr> </table>					дзень / day		месяц / month				год / year	
дзень / day		месяц / month											
		год / year											

* Пасада служачага (прафесія работчага).